

Кніжны анонс

Andrej Kotljarchuk. In the Shadows of the Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania in the European Crisis of the mid-17th Century.
Suðerturns húsgskola, 2006. - 347 s.

Кніга Андрэя Катлярчука дэманструе беларускі погляд на палітычныя падзеі 1645 – 1667 гг., заснаваны на шырокім коле крыніц. Манаграфія, фактычна, уключае гісторыю Вялікага Княства Літоўскага ў еўрапейскі кантэкст на якасна новым узроўні. Англійская мова выдання моцна спрыяе ўвядзенню сучаснай беларускай навукі ў еўрапейскую гістарыяграфію. Трэба адзначыць, што суседня краіны (Расея, Украіна, Літва) апошняя дзесяць гадоў прыкладаюць вялізарныя намаганні, каб пазнаёміць англамоўных чытачоў з вынікамі ўласных даследаванняў. Перакладаюцца манаграфіі, публікуюцца часопісы на замежных мовах і г.д. А вось у Беларусі навуковая працу кцыя на англійскай мове практична адсутнічае. Магчыма, кніга Андрэя Катлярчука стане пачаткам пэўнага беларускага “прапрыву” ў Еўропу.

В Уводзінах (с. 1-26) пералічваюцца асноўныя задачы даследавання, сярод якіх варта адзначыць аналіз прычынаў скасавання уніі з Польшчай і заключэння Кейданскай уніі 1655 г., ацэнка значэння ВКЛ у шведскай палітыцы, харкторыстыка Радзівілаў у гэтых падзеях і інш. Аўтар падрабязна спыніўся на паніці “крызісу”, ягонага разумення і інтэрпрэтацыі ў еўрапейскай навуцы. Аналізууючы гістарыяграфію праблемы, А. Катлярчук заўважыў, што Кейданская унія ў польскай гістарыяграфіі трактуецца выключна негатыўна, як і яе галоўныя героі Януш і Багус сліў Радзівілы. Істотным нёдахопам на думку аўтара, з'яўляецца слабая вывучанасць польскімі гісторыкамі дакументаў, якія захоўваюцца ў шведскіх сховішчах, ігнараванне дзяржаўных інтарэсаў ВКЛ. Адначасова адзначаецца пазітыўнае стаўленне да Кейданскай уніі беларускай і літоўскай гістарыяграфій. Аўтар таксама ахарактрызаваў крыніцазнаўчую базу даследавання, якая складаецца з матэрыялаў бібліятэк і архіваў Швейцаріі, Беларусі, Літвы, Польшчы і Расеі. Асаблівую каштоўнасць маюць “шведскія” дакументы, большасць якіх упершыню ўводзіцца ў навуковы зварот.

Варта адзначыць, што імёны і прозвішчы падаюцца аўтарам у польскай форме напісання, паводле польскамоўных дакументаў сярэдзіны 17 ст. Але ў 17 ст. таксама існавала старабеларуская форма напісання імян у tryбунальскіх, гродскіх, земскіх кніжках, якую можна было б выкарыстаць. Напрыклад, літоўскія гісторыкі звычайна падаюць літоўскую форму напісання імян у тэкстах на англійскай мове. Наогул, выпрацоўка адзінай формы напісання імян і прозвішчаў з'яўляецца актуальнай проблемай для беларускіх даследчыкаў, якія пішуць на замежных мовах.

Раздзел *Separatism and policy of Poland* (с. 27-89) прысвечаны аналізу сітуацыі ў ВКЛ пасля падпісання Люблінскай уніі. Даволі грунтуюна прадстаўлены адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел у ВКЛ, апісаная складаная рэлігійная сітуацыя. Шмат увагі надаецца стаўленню шляхты ВКЛ да Польшчы і

шматлікім палітычным канфліктам. Напрыклад, канфлікт пасля перадачы Трубецка Маскоўскуму княству, што было зроблена ў інтарэсах польскага боку, быў улагоджаны толькі пасля таго, як ВКЛ атрымала Лоеў і Любеч¹. Таксама грунтоўна харектарызуе ёщэ пратэстанцкі рух у ВКЛ і асабліва пазіцыя “парты” Радзівілаў, іх палітыка адносна сваіх кліентаў і прадстаўнікоў іншых рэлігій, стасункі з пратэстантамі з Еўропы, падтрымка эмігрантаў-пратэстантаў, якія пераязжалі ў ВКЛ на сталае месца жыхарства.

У раздзеле *Forward Looking Security: Sweden's Approach (Упошуках бяспекі: шведскі падыход)* (с. 91-183) даследующа ўмовы заключэння Кейданскай уніі і змест самога пагаднення. Аўтар дэталёва прадставіў ваенную сітуацыю на пачатку вайны 1655 – 1667 г., размяшчэнне войскаў, іх колькасць і інші. Падрабязна раскрытыя ўмовы уніі, змест дакументаў, падпісаных прадстаўнікамі ВКЛ і Швецыі. Прыведзены спіс асобаў, якія паставілі свае подпісы пад пагадненнем. Аўтар падкрэсліў, што Кейданская унія была вымушаным крокам, а дзеянні Радзівілаў цалкам апраўданыя абставінамі вайны. Паводле дакументаў, гэта не быў акт капітуляцыі, як сцвярджаюць польскія гісторыкі, а пачатак стварэння новай федэратыўнай дзяржавы, дзе ВКЛ і Швецыя мелі роўныя праваў. Унія змяніла баланс сілаў у Еўропе. Шведскія войскі занялі амаль усю тэрыторыю, дзе знаходзіліся пратэстанцкія цэнтры. Стадыённе шляхты ВКЛ да Кейданскай уніі было неадзначным. Рабаўніцтва шведскіх войскаў і іншыя канфлікты прывялі да ўзінкнення руху супраціўлення. Праўда, не апошнюю ролю ў гэтым адыграла Масква.

Раздзел *The Grand Duchy of Lithuania as a contested territory (Вялікае княства Літоўскае як тэрыторыя спрэчкі)* (с. 185-268) распавядае пра сутыкненне інтарэсаў Швецыі, Масковіі і Украіны з-за тэрыторыі ВКЛ. Суседзі, карыстаючыся ўсінай сітуацыій рэалізоўвалі свае захопніцкія планы. Гэта адлюстравалася нават у тытулатуре шведскага караля, маскоўскага цара і ўкрайнскага гетмана. У выніку пачалася вайна паміж Швецыяй і Масковіяй. Украіна і Масковія ўвайшлі ў канфлікт з-за Беларусі. Яна ж стала прычынай сутыкнення Украіны з Швецыяй. Эліта ВКЛ была вымушана заключаць пагадненні з рознымі бакамі, каб захаваць свае ўладанні і статус. Аўтар вельмі падрабязна прааналізаваў ваенныя падзеі, інтарэсы кожнага боку, яго планы адносна ВКЛ і наступствы для Вялікага Княства. Па сутнасці, усе прадстаўленыя краіны разглядалі ВКЛ як здабычу. Але пры яе падзеле ім не ўдалося дасягнуць згоды.

У *Падсумаванні (General Conclusions)* (с. 269-290) звяртае ёщэ ўвага на вялізарныя страты насельніцтва ВКЛ, а таксама на тое, што фізічнае знішчэнне

¹ Аўтар памыляецца, сцвярджаючы, што ўладальнік Трубецка Юры Трубецкі добраахвотна перайшоў на бок Масквы і замест Ежы стаў называцца Юрыям. У тагачасных дакументах ён фігураваў пад двумя імёнамі, у залежнасці ад таго на старабеларускай ці старопольскай мове яны пісаліся. Ён пераехаў у Маскву па патрабаванню стрыечнага дзеда Аляксея Мікіціча Трубецкага, які пагражаяў спаліць маёмысці і забіць усіх вязняў у Маскве і спустошыць Ваўкавыскі павет, дзе пражывала Юры. Перад ад'ездам ён падараўваў маёмысці, атрыманую ад дзеда Яна Друшкага Сакалінскага і яго жонкі Зоф'і, свайму апекуну К. Валадкевічу (заявага Н.С.).

многіх прадстаўнікоў старой шляхты спрыяла палітычнаму “паратыву” маладзейшай генерацыі. Сур’ёзным наступствам вайны стала адхіленне ад кіруючых пасадаў пратэстантаў і праваслаўных, якія пайшлі на супрацоўніцтва, адпаведна, з пратэстанцкай Швецыяй альбо праваслаўнай Маскоўскім царствам. Гэта спрыяла далейшаму ўмацаванню пазіцыі каталіцкай шляхты, што, ў сваю чаргу, вяло да паланізацыі.

Януш і Багуслаў Радзівілы ахарактарызаваныя А. Катлярчуком як патрыёты ВКЛ. Паводле аўтара, яны дзеянічалі на карысць сваёй Радзімы, а менавіта Вялікага Княства. Крах Кейданскай уніі 1655 г. быў звязаны з адсутнасцю адзінства ў шляхецкім асяроддзі, якое было арыентаванае на розныя краіны. Да таго ж Швецыя разглядала ВКЛ як акупаўную тэрыторыю, а не як роўнага прадстаўніка канфедэрациі. Шведская адміністрацыя ўвяла цяжкія падаткі, што выклікала незадавальненне насельніцтва. Крызіс сярэдзіны 17 ст. вымусіў шляхту ВКЛ кансалідавацца для супраціўлення. Вайна 1655 – 1667 г. вельмі моцна змяніла палітычнае, эканамічнае, рэлігійнае і культурнае жыццё ў краіне. Памяць пра яе ўплывала на палітычныя падзеі яшчэ доўгі час.

У кнізе апублікованыя дзве карты. Першая прадстаўляе адміністрацыйны і канфесійны падзелы ВКЛ, а другая – ваенныя аперацыі шведскіх войскаў на тэрыторыі ВКЛ у 1654 – 1667 г. Сярод ілюстрацый варта адзначыць публікацыю планаў Гародні Берасця (1655), панарамы Берасця (1657). У дадатках змешчаны пераклады з латыні наангельскую мову тэксту дэкларацыі прадстаўнікоў розных тэрыторый ВКЛ шведскаму каралю Карлу Х Густаву 17.08.1655 г. і пагаднення паміж ВКЛ і Швецыяй 20.10.1655 г., а таксама слоўнік дзяржаўных і павятовых пасадаў. Манографія завяршае спіс крыніцаў і літаратурны.

Наталля Сліж (Гародня)

Соболевская О., Гончаров В. Евреи Гродненщины: жизнь до катастрофы. Донецк: Норд – Пресс, 2005. – 375 с.

Сярод прац па гісторыі жыдоў новая кніга Вольгі Сабалеўскай і Уладзіміра Ганчарова займае адметнае месца. На старонках свайго даследавання аўтары імкнуцца прасачыць гісторыю жыдоў Гарадзеншчыны з 1795 па 1939 г. Кніга мае тры главы, кожная з каторых прысвячана асобнаму аспекту жыцця жыдоўскай абшчыны: сацыяльнаму, эканамічнаму, культурнаму.

Даследаванне пабудавана на шырокай базе крываў з архіваў Беларусі, Украіны, Польшчы (Галоўны архіў старажытных актаў) і Ізраіля (Цэнтральны архіў гісторыі жыдоўскага народа).

На першых старонках кнігі аўтары падкрэсліваюць розніцу паміж “жыдом” і “чалавекам жыдоўскага паходжання” і ўводзяць паняцце “літвак”. Да апошніх яны адносяць прадстаўнікоў жыдоўскай супольнасці заходняга рэгіёну Беларусі, якія мелі сваю культурную спецыфіку.

Адметнасць дадзенаму даследаванню надае яго яскравая культуралагічнае накіруванасць. Напрыклад, аўтары акрамя яркіх бытавых замалёвак робяць аналіз унутранага свету жыдоў, суадносінаў паміж сацыяльным і індывідуальным. Асобна разглядаецца соцыялістычныя культуры літвакаў, аналізуец-

ца іх грамадскае жыщё, структура і функцыі кагалаў, узаемаадносіны дзяржавы і ашчын, мадэрнізацыйныя змены сярэдзіны 19 ст. ды інш.

Ад апісання паўсядзённага жыцця жыдоў 19 ст. аўтары пераходзяць да характарыстыкі іх палітычных прыхільнасцяў. Пры гэтым заўважаецца, што “специфічная рысай жыдоўскага жыцця Гарадзеншчыны ў пачатку 19 ст. з’яўляеца яго палітызацыя. Калі ў 60 – 80-я гг. 19 ст. зыход у палітыку азначаў адрыў ад жыдоўскага свету, то ў 10 – 20-х гг. 20 ст. палітычная барацьба пранікла ўнутр яўрэйскай ашчыны” (с. 103). У выніку кагал ператварыўся з рэлігійна-адміністратыўнага органу ў палітычную і нацыянальную арганізацыю (с. 132).

Разгляд асаблівасцяў эканамічнага жыцця жыдоў Гарадзеншчыны ў канцы 18 – пачатку 20 ст. пачынаецца з аналізу ўплыву на гэтую сферу палітычных і эканамічных працэсаў у Расейскай імперыі, што прыводзіць да скарачэння былых відаў дзейнасці і парушэння гендэрнага стэрэатыпа ў гаспадарчай сферы. У якасці прыкладу разглядаецца заняпад ў сярэдзіне 19 ст. фактормства (маклерства).

Асаблівую цікавасць выклікаюць старонкі, на якіх разглядаецца гандлёвая дзейнасць жыдоў. Перад чытачом паўстаюць сапраўдныя замалёўкі з натуры. Разам з аўтарамі акунаецца ў атмасферу прыдарожнай карчмы, знаёміцца з асаблівасцямі “пантофлевай пошты”. Адметны стыль выкладання дазваляе адчуць атмасферу жыдоўскіх прадпрыемстваў 19 ст., пазнаёміцца з купцамі і прадпрымальнікамі, уладальнікамі майстэрняў, фотаграфамі, балагуламі, сойферамі ды інш.

Асобны раздзел прысвечаны асвяленню пытання арганізацыі жыдоўскіх земляробчых калоній як на Гарадзеншчыне, так і на Украіне. Аналіз развіцця эканамічнага жыцця дае аўтарам падставы заявіць пра няўдачу дадзенага напрамку палітыкі самуладдзя ў адносінах да жыдоў.

Эканамічнае жыщё ашчыны развівалася ў цеснай сувязі з культурнымі працэсамі. Іх разгляду прысвечана трэцяя глава даследавання. У ёй чытчу прапаноўваецца падарожжа па вулічкам жыдоўскага кварталу з наведаннем сінагогі, жыдоўскага дому і казармаў для рабочых. Наступныя старонкі ададзены асвяленню рэлігійнага жыцця канца 19 – пач. 20 ст. і пытанню матываў хрышчэння.

Вялікая ўвага ў даследаванні нададзена асвяленню ролі сям’і ў жыдоўскім грамадстве, традыцыям шлюбу і разводу. Аўтары выкарысталі матэматычныя методы для выяслення зменаў, якія адбыліся ў падыходах да шлюбу ў жыдоў Гарадзеншчыны з сярэдзіны 19 па першую чвэрць 20 ст. Асобна разглядаецца месца жанчыны ў традыцыйным жыдоўскім свеце, у адносінах да дзіцяці, у нараджэнні і выхаванні дзяцей. Дадзены параграфы, аднак, не вызначаюцца багащем фактычнага матэрыялу і аналізам крыніц. Ім больш харектэрны пераказ твораў польскіх і расейскіх даследчыкаў.

Значна больш цікавым падаецца аналіз “маральнага і немаральнага”. Ведучы гаворку аб мадэрнізацыйных працэсах нельга было не закрунуць праблему “крызісу маральнасці” канца 19 – пач. 20 ст. Дадзены параграф – гэта цалкам аўтарская распрацоўка праблемы прастытуцыі і існавання “дамоў цярпімасці”.

Даследаванне атрымалася грунтоўным і цікавым не толькі для спецыялістаў, але і для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй жыдоўскай супольнасці на Беларусі. Хочацца пажадаць аўтарам поспехаў у далейшым навуковым пошуку.

Дзмітры Крываши́й (Менск)

Numizmatika, 2004. Nr 20 (Symposium Kremnica 2003. Dejiny retazh v strednej a východnej Európe: Prednášky = Money History in Central and Eastern Europe: Proceedings. Bratislava 2004) – 210 s.

Чарговы нумар часопіса Славацкага нумізматычнага таварыства апублікаваў матэрыйялы канферэнцыі “Гісторыя грошоў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе” (Крэмніца, 2003).

Прыблізна трэцяя частка тэкстаў тычыцца гісторыі крэмніцкага манетнага двара з 14 па 20 ст., астатнія – гісторыі грашовага абарачэння у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе з античных часоў да Навейшага часу. Гісторыя Крэмніцы прысутнічае ў артыкулах пра здабычу рудаў каштоўных металаў у Крэмніцкім горна-рудным басейне (А.Фінк), пра будынкі манетнага двара (П.Зорычак), знаходкі крэмніцкіх манет 1328 – 1526 г. (Я.Хунк), медаль на візіт імператара ў 1751 г. на манетны двор (Д.Кянічак) ды інш.

Гісторыі Вялікага Княства Літоўскага тычыща артыкулы пра даціроўку старожытнейшых манет ВКЛ канца 14 ст. (Э.Рэмецас), техніку манетнай справы віленцаў у 17 ст. (Э.Рэмецас і І.Сінчук), праблемы адходаў пры выразанні манетных кружкоў (В.Капіцкі), узнікненне нумізматычнага калекцыяніравання ў Літвеў 19 – пач.20 ст. (Д.Грымалаўскайтэ), грашовае абарачэнне ВКЛ (В.Смільгявічус) ды інш.

Артыкулы надрукаваныя на славацкай, польскай, рускай, ангельскай мовах. Рэзюме падаецца на славацкай і ангельскай мовах. Наогул, варта адзначыць, што “Нумізматыка” – амаль адзіны ў Еўропе навуковы часопіс, рэдакцыя якога прымае матэрыйялы на ангельскай, немецкай, французскай, іспанскай, румынскай, венгерскай і на ўсіх славянскіх мовах з пазнейшым іх перакладам на славацкую.

E-mail рэдакцыі: zbysek.sustek@savba.sk

Іван Сінчук (Менск)

Die Prussia-Sammlung. Der Bestand der Sammlung im Museum für Geschichte und Kunst Kaliningrad= Коллекция “Пруссия” в фондах Калининградского областного историко-художественного музея. Bremen, 2005 – 112 s.

Пры падтрымцы фонда ЦЭЙТ-Штыфтунг Эбелін і Герд Буцэрыус у Гамбургу і Археалагічнага замельнага музея ў Шлезвігу выйшла з друку незвычайная двухмоўная кніга. Яе аўтары – немецкі і расейскі даследчыкі – сумесна аналізавалі знаходку ў Калініградскім (Кёнігсбергскім) форце № 3 каля

30 тыс. розначасовых экспанатаў (2000 г.). Сярод іх археалагічныя знаходкі каменнаага веку, ранняга жалезнага веку, позняга сярэднявечча.

Пошуку бытлі ініцыяраваныя пасля з'яўлення ў 1999 г. рэчаў, што паходзілі відавочна з калекцыі “Прусія”, якая да 1945 г. была размешчаная ў Каралеўскім замку. Яна пачала складвацца ў сярэдзіне 19 ст. на грамадскіх пачатках і з цягам часу набыла значную навуковую вартасць. У 1945 г. яе не паспелі эвакуіраваць. У выніку самая каштоўная частка трапіла ў сковішчу форта № 3.

Летам 1945 г. спецыяльная экспедыцыя у руінах Кёнігсбергскага замка знайшла вялікую колькасць музейных экспанатаў. Яны бытлі спакаваныя ў 400 скрыння ў 24 мяхі і зніклі назаўсёды ў фондаховішчах Расеі. Далейшыя пошуки у руінах у зарванага Кёнігсбергскага замка ў 1950-1960-х г. далі нязнат знако-дак. Але ў 1967 – 1969 гг. у час раскопак у замку бытлі знойдзеныя інвентарныя кнігі фондаў музею з апісаннямі рэчаў і малюнкамі. З дапамогай гэтых кніг удалося атрыбутаваць дэпаспартызаваныя знаходкі з форту № 3.

Пра гэты форт як месца захоўвання старажытных рэчаў пісалі шматлікія сведкі, але з-за пошуку “Бурштынавага пакою” звесткам не надавалі ўвагі. У форце стаяла савецкая вайсковая частка, і рэчи спакойна даляжалі да 1981 г.. Потым іх праста выкінулі на вуліцу. “Смещем” са срэбра і золата засыпаліся выбойны на трэтыорыі форта!

Уступны артыкул пра калекцыю “Прусія” напісалі дырэктары Шлезвігскага і Калінінградскага музеяў К.Ф.Карнап-Борнгейм і Е.Пенкіна. Пра стогадовую гісторыю стварэння калекцыі “Прусія” распавёў Т.Ібсен, а пра гісторыю калінінградской часткі калекцыі – А.Валуеў. Аўтарам нарыса пра кёнігсбергскіх археолагаў стаў В.Навакоўскі.

Зараз вялікая частка адрестаўрованых знаходак выстаўлена у асобным зале Калінінградскага гісторыка-мастацкага музея.

Іван Сінчук

Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии: Справочник / Авт.-сост. А.П.Бахтин. Калининград, 2005 – 208 с.

Выданне забяспечана навуковым апаратам (больш за 500 спасылак), геаграфічным і імянным паказальнікамі, што надае ёй вартасць навуковага інвента-ра. Для зручнасці чытача ёсць слоўнік, пералік ландмайстраў Пруссіі і хохмайст-раў Нямецкага ордэна.

Ва Уступе асвятляеца гісторыя Нямецкага ордэна і Усходній Прусіі, да-еца апісанне асноўных элементаў комтурскіх замкаў і спалучаных імі пабудоваў (фірмари-шпіталі, байні, данцкеры), фартыфікацыйных архітэктурных асаблівас-ціяў ды інш. Таксама падаюцца асноўныя гістарычныя падзеі, што тычацца замкаў. Апісанне кожнага замка забяспечанае графічнымі і фотаілюстрацыямі. Такім чы-нам, падрабязна апісана 50 замкаў (Кройцбург, Кёнігсберг, Алленбург, Брандэн-бург, Нойхаўзен, Шалаўэрбург, Повунден, Цігенберг, Арнаў, Норденбург, Дом-наў, Таплакен, Норкіттен, Пройсіш-Айлаў, Інсітэрбург, Цільзіт ды інш.).

Заўважым, што адпаведна сучаснай інструкцыі аб перадачы нямецкіх геаграфічных назваў у расейскай мове, частка мясцін набыла нязвыклую назвы, напр., замест Прэйсіш-Эйлаў падаецца Пройсіш-Айлаў. Па сутнасці кніга – першае рускамоўнае даследаванне аб ордэнскіх замках.

Варт асобна адзначыць, што праціўнікай ордэна ў тэксле аўтар заве згодна з гістарычнай традыцыяй ліцвінамі.

Іван Сінчук

Miestu praeitis. 1. Vilnius, 2004 – 383 p.

Першы выпуск зборніка працаў Інстытута гісторыі Літвы “Мінулае гарадоў” прысвечаны у першу ю чаргу матэрыяльнай культуры. Рэдактар і складальнік зборніка Г. Вайткявічус падрыхтаваў артыкулы пра керамічную вытворчасць у Вільні 14 – 17 ст., Ю. Пошкене – распавяляла пра сярэднявечную кераміку замка і горада Трокай, Д. Страздас – пра печы-камянкі ў Вільні. Змяненню ролі археалогіі ў сучасным свеце і проблемах захавання спадчыны гістарычных гародоў прысвячаны артыкул Р. Чапайгэне. Надзвычай цікавы артыкул В. Вайнілайціса, О. Валёнене тычыцца кампютэрных рэканструкцый будынкаў традыцыйнай архітэктуры. Сучасныя спецыяльныя методыкі даследавання прадстаўлены ў публікацыі А. Селскене, А. Селскіса, В. Пакштаса, Р. Гірайціса.

Іван Сінчук

Монеты и медали (Сборник статей по материалам коллекции отдела нумизматики). Вып. II. Москва, 2004 – 268 с.

Дзяржаўны музей выяўленчага мастацтва імя А.С.Пушкіна выдаў другі зборнік артыкулаў па матэрыялах аддзела нумізматыкі музея. Асноўныя раздзелы – антычныя манеты, усходнія манеты, медалі і архіўныя матэрыялы. Паколькі антычнасць, куфічная нумізматыка і нумізматыка Залатой Арды маюць непасрэднасць да беларускай гісторыі, то матэрыялы зборніка знайдуць свайго беларускага чытача.

Увагу напэўна прыцягне артыкул Л.А.Заваротнай аб прыватнай калекцыі А.Г.Голікава (1865-1940), якая складалася з 10 600 антычных, заходнеўрапейскіх і ўсходніх манет. Яны паступілі ў калекцыю музея як дар уладальніка. Дзейнасць А.Г.Голікава як даследчыка, эксперта і калекцыянер асвятляеца на фоне дзяржаўных рэквізіцый, што звычайна сарамліва замоўчваюцца (напр., дэкреты СНК “Аб адмене права спадчыны”, “Аб рэгістрацыі, прыёме на ўлік і ахове помнікаў мастацтва і культуры, якія знаходзяцца ва ўладанні прыватных асобаў, таварыстваў і ўстановаў”, “Аб рэквізіциях і канфіскацый” ды інш.). У гэтым зборы ёсьць незвычайная рэч – медны солід Рэчы Паспалітай з гербам ВКЛ 1661 г. часоў Яна Казіміра з контрмаркай. У калекцыі А.Г.Голікава таксама захоўваўся даволі рэдкі тынф 1708 г., які адносіцца да г.з. польска-расейскай эмісіі і звязаны з падзеямі Паўночнай вайны.

Дадаецца бібліографія апублікованых працаў А.Г.Голікава і спіс 18 рукапісаў артыкулаў 1923 – 1939 г., якія захоўваюцца ў аддзеле нумізматыкі Дзяр-

жайна музею выяўленчага мастацтва. Адным з найбольш цікавых з'яўляецца рукапіс “Крытычнае расследаванне аб “загадковых фігурках” на златніках і срэбраніках вялікіх князёў Кіеўскіх Уладзіміра і Яраслава Мудрага”.

Ivan Сінчук

The great numismatic collections on the Baltic: From coin collections of the sovereigns to national research institutions. St. Petersburg, 2005 – 189 p.

Выданне складаецца з матэрыялаў Міжнароднага сімпозіума, прысвячанага гісторыі нумізматычных калекцый балтыйскага рэгіёну, які адбыўся пад Санкт-Пецярбургам 21-25 кастрычніка 2003 г. Кніга выйшла на ангельскай мове. Дапамогу ў выданні аказалі Нацыянальны музей Даніі і Фінляндый, Каралеўскі нумізматычны кабінет Швецыі, Расейскі Эрмітаж і Санкт-Пецярбургскі ўніверсітэт.

Уступ належыць аднаму са складальнікаў зборніка дацкаму нумізмату Й.С.ЕНСЕНУ, які таксама падрыхтаваў матэрыял пра гісторыю каралеўскай калекцыі манет і медалёў у Капенгагене. Фінскі даследчык Т.ТАЛЬВІО засяродзіў увагу на развіцці буйных музейных нумізматычных збораў Паўночнай Еўропы, а дацкі даследчык Я.ВІЗЭН – на гісторыи Каралеўскага кабінету манет у Стакгольме. Шведскі нумізмат Л.О.ЛАГЕРКВІСТ падрыхтаваў нарыс збіральніцкай дзеянасці буйнога палітычнага дзеяча Карла Густава Цесіна і каралевы Луізы Ульрыкі Шведскай, яго сучаснік X.НІЛЬССОН апісаў гісторыю Мінскага кабінету ўніверсітэту Упсалы.

Расейскі бок большую частку высілкаў аддаў асвябленню гісторыі нумізматычнай калекцыі Эрмітажу. Ю.Л.Дзюкаў распавёў пра фармаванні часткі калекцыі антычных манет, В.М.Почін і К.В.Ляпёхіна засяродзіліся на нумізматычных схільнасцях Пятра III і, у сувязі з гэтым, на пробным нямецкім альбертусталере 1753 г., А.С.ШЧУКІНА – на шведскіх медалях у калекцыі Я.Я.Рэйхеля, В.А.КАЛІНІН – на рускіх манетах гэтай калекцыі, К.В.Ляпёхіна – на гісторыі фармавання расейскай часткі калекцыі Аддзела нумізматыкі Эрмітажа. Артыкул даследчыка В.Ф.Столбы прысвячаны гісторыі недзяржаўнай калекцыі – збору антычных манет вялікага князя Аляксандра Міхайлавіча, у нука расейскага імператара Мікалая I.

Іншыя музей паўночнага рэгіёну Расеі прадстаўленыя артыкулам П.Р.Гайдукова і Л.І.Пятровай пра гісторыю складання нумізматычнай калекцыі Наўгародскага дзяржаўнага музею, якая налічвае каля 124 тыс. экспанатаў, у т.л. 68 скарбаў. Калекцыя старажытных расейскіх манет Наўгародскага музея па значнасці з'яўляецца трэцім у Расеі (пасля Эрмітажа і Дзяржаўнага гістарычнага музея). Цікава, што такую вагу яна набыла дзякуючы паступленню 1978, 1979, 1984 г. прыватных калекцый сучасных расейскіх збіральников. Уражвае дадатак да артыкула – праект выдання ў трох тамах наўгародскай калекцыі расейскіх манет канца 10 – 17 ст (каля 9 800 ас. манет і 66 скарбаў). Між іншым, у зборах музея знаходзіцца 7 срэбранікаў часоў Кіеўскай Русі, 21 плацёжны злітак, 14 старажытных манет ВКЛ, 8 – Кіеўскага княства, часоў падпарадкавання ВКЛ.

Ivan Сінчук

Monetų radiniai Lietuvoje: Tarptautinei numizmatikos konferencijai skirtos parodos katalogas / Sudarė ERemecas = Coin Finds in Lithuania: Catalogue of the Exhibition arranged in connection the International Numismatic Conference / Comp. ERemecas. Vilnius, 2006. – 56 p.

З нагоды міжнароднай канферэнцыі, якая была прысвеченая 150-годдзю Нацыянальнага музею Летувы, была адкрыта выставка “Знаходкі манет у Летуве”. Да пачатку выставы быў выдадзены каталог, які не толькі пералічвае 420 адзінкавых манет і чатыры скарбы, але ўтрымлівае картоткі аглід тапографіі знаходак манет у Летуве памерам у 30 старонак аўтарства Эдуардаса Рэмечаса.

Аглід забяспечаны трывалым картамі па храналагічным перыядам: 1) знаходак 14-15 ст. (з падзелам на стагодзі згодна з аплюкацыей), 2) знаходак 16 ст., 3) знаходак 17 ст. Сярод падзілі каліяровых ілюстрацый знаходзяцца неардынарныя рэчы, якія напэўна прыцягнуць у вагу беларускага чытача – медны фальсіфікат пражскага гроша 14 ст., першыя манеты ВКЛ 14 ст. надзвычай рэдкіх тыпаў (партрэт – звер з пляцёнкай, шчыт з крыжом – звер з пляцёнкай, легенда – звер з пляцёнкай, Пагоня – Калюмны з падвоеннымі контурамі), адзін з рэдкіх тыпаў монет, якія адносяцца да Ноўгарад-Северскага Карыбута, вельмі редкі медны двухгалечнік Аляксея Міхайлівіча.

У тэকсле паведамляецца пра знаходкі на тэрыторыі Віленскага манетнага двара адходаў вытворчасці вальцаваных солідаў Яна Казіміра 1653 г., кружкоў і акура бітых срэбных шасціграшов ікаў і медных солідаў часу Ціта Лівія Бараціні (1664-1666). Можна пабачыць унікальную знаходку летувіскіх археолагаў – віленскі скарб 2003 г. з манетамі першай паловы 17 ст. у зяленапаліваным збане і двух цэлых скарбонках зялёнай і прапразыстай палівы.

З гісторычнага пункта гледжання надзвычай цікавыя знаходкі расейскіх манет першай паловы 18 ст., якія ў вялікіх колькасцях знаходзяцца не толькі ў Летуве, але і на іншых тэрыторыях, што адыйшлі да Расейскай імперыі толькі ў канцы 18 ст. Па сённяшні дзень не атрымалася знайсці тлумачэння гэтаму факту.

Асабліва падрэзня апісваюцца нумізматычныя знаходкі з віленскага Ніжняга замку, выяўленнем якіх шмат гадоў займаецца супрацоўнік аддзела нумізматыкі Нацыянальнага музея Летувы і Цэнтра археалагічных даследаванняў замкаў Эдуардас Рэмечас. Храналагічна ахоплены час з антычнасці да першай паловы 20 ст., а тэрыйтарыяльна пра адстаўленыя манеты розных єўрапейскіх краінаў і Залатой Арды.

Карыстанне кнігай палягчае дакладная прывязка ілюстрацый да тэкста, пасля доўнасць у датыр оўках названых рэчаў, наяўнасць ангельскага перакладу.

Іван Сінчук

Tarptautine numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mejiui. Pranešimų tezisai. Vilnius, 2006 m. balandžio 26-28 d. = International Numismatic Conference Marking the 150th anniversary of the National Museum of Lithuania. Lecture summaries. Vilnius, April 26-28, 2006 = Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы. Тезисы докладов. Вильнюс, 26-28 апреля 2006 г. [Vilnius, 2006] – 238 р.

Да міжнар однай нумізматычнай канферэнцыі, якая была прысвечана 150-годдзю Нацыянальнага музея Летувы, выйшаў трохмоўны летувіска-ангельска-расейскі том тэзісаў дакладаў яе ўдзельнікаў з Летувы, Польшчы, Рәсей, Беларусі, Украіны, Славакіі, Эстоніі, Латвіі.

Гаспадары канферэнцыі прадстаўлены тэзісамі дакладаў Д.Грымалаўскайтэ (Нумізматычнай калекцыяй Віленскага музея старажытнасцяў), Р.Ёнайціса і Д.Грымалаўскайтэ (Віленскі скарб 1630-х гг.), Э.Рэмесаса (Манеты Вялікага Княства Літоўскага з Пагоняй і шчытом з крыжам), Д.Жукаўскаса (Скарб “палачкападобных” зліткаў з расклёпанымі канцамі), Э.Іванаўскаса (Новыя знаходкі “драчных” манет ВКЛ), В.Юшкайціса (Археалагічныя знаходкі манет на тэрыторыі замка Тракайскага паўвострava), Л.Квізікявічюса (падробка крэдытных білетаў ў Віленскай губерні), З.Дуксы (Віленская калекцыянеры 19 ст.), С.Саяўскаса (Першыя манеты ВКЛ).

Беларусь прадстаўлена тэзісамі дакладаў І.Шталянкова (Плацежныя зліткі), В.Каліясінскага (Адна з першых манет ВКЛ з выяваю льва з лілеям і калюнамі), В.Какар экі (Дзейнасць Гарадзенскай губернскай камісіі па выяўленню скарабаў), І.Колабавай (Фальсіфікацыя расейскіх манет 18-19 ст.), В.Філінава (Грашова-рэчавы скараб з-пад Воршы), В.Рабцэвіча і А.Іова (Ананімны скараб з фондаў Нясвіжскага музея), Ю.Барэйшы (Адна з першых манет ВКЛ з партрэтам выяваю і нібыта крыжам у шчыце), Д.Гулецкага (Паўгроши ВКЛ Жыгімонта Старога), І.Сінчука (Беларуска-літоўскі трохфракцыйны рублёва-злотава-грошавы лік канца 18 – пач. 19 ст.), В.Шышанава (Калекцыя А.Р.Брадоўскага ў Віцебскім музее).

Расейскія даследчыкі адзначыліся надзвычай змястоўнай тэматыкай і грунтуюнай працяроўкай новых проблемаў гісторыі грашовага абарачэння ВКЛ. Сярод іх тэкстастаў асабліва вызначаючыя арыгінальнасцю тэзісы, якія прадставілі І.Шыракоў (Манеты-“памінкі” у дыпламатычных адносінах Масквы і Літвы ў 15 ст.), Я.Ганчароў і А.Трасцянскі (Манеты рускіх удзелаў Гедымінавічаў), В.Зайцаў (Манеты з контрамаркамі Свідрыгайлы як уладара паловы маскоўскага вялікакняскага домена – Каломны), А.Храменкаў (Праект 1732 г. па нелегальному вывазу ў Рэч Паспалітую расейскіх палушак), Г.Ковеневай (Калекцыя медалёў Віленскага музея старажытнасцяў).

Украінскія даследчыкі прадстаўленыя тэзісамі дакладаў: А.Пагарэльца, Р.Савава (Пачатак біція манет на паўднёвых землях ВКЛ у др. пал. 14 ст.), С.Церскага (Археалагічныя знаходкі манет і зліткаў 14 – пачатку 15 ст. на Валыні), Р.Шуста (Манеты ВКЛ у грашовым абарачэнні ўкраінскіх земляў 16 – 17 стст.), К.Хромава (Ноўгарад-северскае наслядоўніцтва джузыдскім дырхемам 14 ст.),

С.Клімоўскага (Пачатак біцця манет Кіеўскага ўдзельнага княства 14 ст.), Г.Казубоўскага (Грашоvae абарачэнне ВКЛ у др. пал. 15 ст.), З.Зразюка (Гісторыя нумізматычнай калекцыі Кіеўскага універсітэту св. Уладзіміра).

Сярод тэкстаў польскіх даследчыкаў вылучаюцца тээзісы Б.Пашкевіча (Захаднія ўплывы на першыя манеты ВКЛ), М.Менцлеўскага (Гісторыя калекцыі медалёў са збораў Станіслава Аўгуста), А.Яворуцкай-Драт (Банкноты і каштоўныя паперы са збору Э.Гуттэн-Чапскага).

Сярод тэкстаў эстонскіх, латышскіх і славацкіх даследчыкаў вылучаюцца тээзісы дакладу прэзідэнта “Асацыяцыі нумізматаў Балтыі” куратора нумізматычнай калекцыі Музея гісторыі Эстоніі І.Лемуса (Навуковая дзейнасць даследчыка эстонска-літоўска-латышскіх старожытнасцяў Карла фон Шмідта).

Іван Сінчук

Numizmatika. Metraalts 2003-2004. Т.4-5. Vilnius, 2006. – 496 р.

Чарговы 4-5 том “Нумізматыкі” Нацыянальнага музея Летувы захаваў свой дызайн і добрую паліграфічную якасць. Структура ўключае артыкулы (з падзелам на нумізматыку, медальнернае мастацтва і фалерыстыку, баністыку), публікацыі (знаходкі, музейныя калекцыі, архіўныя матэрыялы), дыскусіі, бібліографію, рэцензіі і анататыўныя матэрыялы. Характэрнай рысай тома з’яўляецца вялікая доля артыкулаў, якія прысвечаны медальнернаму мастацтву.

На расейскай мове – тры тэксты: украінскага даследчыка У.Шлапінскага пра манеты ВКЛ на львоўскім рынку 16 – першай паловы 17 ст., І.Сінчука аб гурце як адной з харкторыстык расейскіх манет, В.Рузаса і І.Сінчука пра анатыкварную падробку медалю “За усмирение польского мятежа 1863-1864” са збораў Нацыянальнага музею Летувы.

Нумізматычныя артыкулы тычацца знаходак венгерскіх манет на тэрыторыі ВКЛ (Э.Рэмесас), удакладненню датавання грашовай рэформы Аляксандра 1495 г. (Л.Квізікявічус), новых знаходак першых манет ВКЛ (Т.Астраўскас), манет Барыса Гаду нова са скарабаў Нацыянальнага музея Летувы (В.Смільгявічус), знаходцы скарабу залатых манет у 18 ст. па архіўным дадзеным (В.Аляксенюнас), знаходцы скарабу ў сярэдзіне 19 ст. па архіўным дадзеным (Л.Квізікявічус), манетных знаходак 2000 – 2004 гг. (Э.Васіляўскас).

Баністыка прадстаўленая адным грунтоўным артыкулам пра абарачэнне фальшывых папяровых грошаў у другой палове 19 ст. у Віленскай губерні, які ўводзіць у навуковы зварт вялізарную колькасць новых архіўных дадзеных пра выкryванне фальшывых банкнотаў (Л.Квізікявічус).

Іван Сінчук

Тарас А.Е. Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV – XVII вв. Мин.: Харвест, 2006 – 800 с.

Навукова-папулярная праца Анатоля Тараса, скіраваная да расейскага чытача, уяўляе сабой надзвычай рэдкі на Беларусі тып гісторычнай літаратуры. Яе задачай з’яўляецца азнаямленне расейскага чытача з беларускім бачаннем гісторыі расейска-беларускіх узаемадносінай. Справа, якой павінна займацца

дзяржава (напрыклад, летувісы маюць англамоўныя гістарычныя часопісы), у нас – удзел паасобных энту зіястай.

Аб’ёмная кніга складаецца з чатырох частак (ад чатырох да сямі глаў у кожнай). Частка 1 *Войны Маскоўскай Русі з Вялікім Княствам Літоўскім у 14–16 ст.* уключае аповаяд пра Літву і пачаткі літоўска-беларускага гаспадарства і апісанне ліцвінска-маскоўскіх войнаў 14 – першай паловы 16 ст. Другая частка прысвежаная барацьбе за Лівонію – *Лівонская вайна цара Івана IV (1558–1561 г.)*. Трэцяя частка дэталёва апісвае крыйсція для Маскоўскай дзяржавы падзеі 17 ст.: “*Вялікая смута*” у *Маскоўскай Русі*. Чацвёртая частка выкладае чарговы шэраг войнаў ад Смаленскай да Трынаццатігадовай – *Войны Маскоўскай Русі з Рэччу Паспалітай у 17 ст.*

У канцы кнігі змешчаная бібліографія і спіс вялікіх князёў літоўскіх, каралёў Рэчы Паспалітай, вялікіх князёў і цароў маскоўскіх. Кніга ілюстраваная партрэтамі, картамі, малюнкамі, выкананымі ў чорна-белым колерах.

Аповаяд вядзеца ў г.зв. “аб’ектыўнай” манеры, без выразнага заангажавання ў які-небудзь бок. Адначасова аўтар завастряе ўвагу на фальшивых стэрэзятыпах расейскай гісторыяграфіі (многія з якіх расейцы ўспрымаюць як гісторычную праўду, напрыклад, пра вызваленчую місію маскоўскіх войскаў у адносінах да беларусаў) і паказвае іх неадпаведнасць рэальным падзеям. Добра ажыўляюць выклад ўстаўкі тэксту дакументаў ці цікавыя фрагменты прац гісторыкаў. Дэталёвае апісанне шматлікіх бітваў, эпізодаў дыпламатычных місій і г.д. прыцягвае ўвагу чытача. Кнігу можна смела рэкамендаваць для пазнавальнага чытання таксама і беларускім грамадзянам.

Аляксандар Краўцэвіч

Габрусеvіч С.А., Марозава С.В. Прафесар Ігнат Анацэвіч. Жыццё. Спадчына: гістарычны нарыс. – Гродна: ГрДУ. – 216 с.

Кніга двух гарадзенскіх даследчыкаў прысвечаная прафесару Віленскага юніверсітэту Ігнату Анацэвічу. Ён быў адным з прадстаўнікоў г.зв. “віленскай гістарычнай школы” першай паловы 19 ст., якая моцна прычынілася да станаўлення беларускай нацыянальнай гісторыяграфіі. Ігнат Анацэвіч стаў першым беларускім даследчыкам гісторыі ВКЛ, знаўцам крыніцаў па беларускаму і літоўскому сярэднявеччу, спецыялістам па археаграфіі.

Галоўны герой кнігі – знакавая постаць беларускай науки і культуры першай паловы 19 ст. Між тым на Радзіме да нядаўняга часу яму былі прысвячаныя толькі кароткія біяграфічныя нарысы даведкована-энцыклапедычнага характару. Кніга Сяргея Габрусеvіча і Святланы Марозавай у вялікай ступені запоўніла гэтую пустку. На падставе шырокага кола крыніцаў прааналізаванае жыццё і дзейнасць чалавека, якога можна лічыць адным з пачынальнікаў беларускай гісторыяграфіі.

Апроч аўтарскага тэксту ўвагу чытача, безумоўна, павінны прыцягнуць выбраныя творы Ігната Анацэвіча, сярод якіх *Заўвагі да ўсеагульной гісторыі*, Уступ да працы Яна Альбертрандзі *Праўленне Генрыха Валуа і Стэфана Ба-*

торыя, каралёў польскіх ды інш. Таксама варта звярнуць увагу на бібліографію працаў славутага віленскага прафесара.

Алесь Смалянчук

Надсан А. *Pro patria aliena. Кляштар беларускіх айцоў марыянаў у Другі (1924-1938).* Мінск, 2006. – 160 с.

Бібліятэка часопіса “Беларускі гістарычны агляд” папоўнілася кнігай Аляксандра Надсана, прысвечанай кляштару беларускіх айцоў марыянаў у Другі у міжваенны час. У назве кнігі (у перакладзе на беларускую мову *Для чужой Батьківщины*) адлюстраўваўся трагічны лёс друйскіх марыянаў, якія мұжна баранілі свае нацыянальныя і рэлігійныя права ва ўмовах Польшчы, дзе слова “паляк” і “каталік” многімі ўспрымаліся як сіонімы.

Як пазначаў у *Уступе* сам аўтар, у кнізе “робіцца спроба прасачыць гісторыю Друйскага кляштару марыянаў ад ягонага заснавання да 1938 г. на фоне тагачаснай палітычнай і рэлігійнай сітуацыі ў Заходній Беларусі, а таксама ватыканскай *ostpolitik*, што выяўлялася ў дзейнасці Папскай камісіі *Pro Russia*” (с. 6). Як і ранейшыя працы айца А. Надсана яна напісаная на падставе шматлікіх і пераважна раней невядомых архіўных дакументаў, частка якіх знаходзіцца ў фондах Бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондане. Большасць гэтых дакументаў паходзіць з збораў біскупа Чэслава Сіповіча.

Алесь Смалянчук

Герольд = Litherland. № 1-2 (13-14). Горадня, 2004.

Выйшаў з друку чарговы нумар навуковага геральдычнага часопіса (выдавец і рэдактар Аляксей Шаланда). Асноўная частка матэрыялаў гэтага нумару, прысвечаная былому Ваўкавыскаму павету Наваградскага ваяводства ВКЛ. Генадзь Семяնчук паклапаціўся сабраць і падрыхтаваць да друку частку матэрыялаў навуковай канферэнцыі з нагоды 500-годдзя надання Ваўкавыску Магдэбургскага права (1503-2003).

У раздзелах *Артыкулы і Паведамленні* варта адзначыць публікацыі А.Шаланды *Сапраўдны гербоўнік шляхты Ваўкавыскага павету ВКЛ у другой палове 16–18 ст.*, Г.Брэгера *Жодзішкі Ашмянскага пав. і яго ўладальнікі ў 16 – пачатку 20 ст.*, Ю.Гардзеева *Матэрыялы да генеалогіі і эпіграфікі ў Гарадзенскім фарным касцёле*, С.Амелькі *Дзейнасць дабрачынных таварыстваў шляхты ў Беларусі ў канцы 18 – сярэдзіне 19 ст.* ды інш. Увагу даследчыку прыцягнёгі таксама раздзел *Крыніцы*, у якім змешчаны *Пергаміны 1700-1775 гг.* у фондах *Гарадзенскага дзяржжаўнага гісторыка-археалагічнага музея* (А.Шаланда) і *Попіс шляхты Ваўкавыскага павету 1621 г.* (Г.Семянячук).

Алесь Смалянчук